

Запрашаем наведаць 28 лістапада 2020 г.

Дзень барацьбы са шкоднымі звычкамі

Назва мерапрыемства	Час правадзення	Месца правадзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "У краіне Здароўя"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Конкурс газет "Шкодным звычкам скажам: "НЕ!"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Тазнавальная праграма "Тадарожжа ў краіну здаравячкоў"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Спартландыя "Мы шкодным звычкам скажам: "Не!"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
5 - 8 класы			
Мультурок "У краіне Здароўя"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Конкурс газет "Шкодным звычкам скажам: "НЕ!"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Адкрыты мікрафон "Жыццё без тытуню, алкаголю, наркотыкаў. Пагаворым пра перавагі"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Бабрыцкі Д.А.
Акцыя па зборы металалому	11.45 - 12.30	аг. Харавы	Бабрыцкі Д.А., Марчык Т.П.
Чэмпіянат раёна абласнога сінхронага турніру па гульні "Што? Дзе? Калі?" сярод дзіцячых каманд	9.00 - 12.30	Кабінет №11	Фядотава А.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Акцыя па зборы металалому	11.45 - 12.30	аг. Харавы	Бабрыцкі Д.А., Марчык Т.П.